



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК  
БЕЛАРУСІ  
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ



## ПРАГРАМА

**Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі**

# *Мінск і мінчане: 10 стагоддзяў гісторыі*

(ДА 510-ГОДДЗЯ АТРЫМАННЯ МЕНСКАМ  
МАГДЭБУРГСКАГА ПРАВА)



**Мінск, 4–5 верасня 2009 г.**



*Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю  
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі*

*г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.  
Тэл. +375 17 2841870*

## Аргкамітэт канферэнцыі

### Старшыня:

*Каваленя Аляксандр Аляксандравіч* – акадэмік-сакратар аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар.

### Намеснікі старшыні:

*Груша Аляксандр Іванавіч* – загадчык аддзела гісторыі Беларусі сярэдніх вякоў і пачатку новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

*Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч* – намеснік дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі па навуковай рабоце, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

### Адказны сакратар:

*Скеп'ян Анастасія Анатольеўна* – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

### Члены аргкамітэта:

*Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна* – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

*Доўнар Аляксандр Барысавіч* – загадчык сектара крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

*Жылінскі Марат Генадзьевіч* – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Заяц Юрый Афанасьевіч* – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

*Ляўко Вольга Мікалаеўна* – загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук;

*Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч* – загадчык аддзела археалогіі сярэднявечавага перыяду, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Цемушаў Віктар Мікалаевіч* – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

## Парадак працы канферэнцыі

### 4 верасня

- 9:00 – 10:00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1).  
– Выстава-продаж кніжных навінак кнігарні «Акадэмікніга».  
– Выстава «Кнігі пра Мінск».
- 10:00 – 12:30 Адкрыццё канферэнцыі. Пленарнае пасяджэнне. (Інстытут гісторыі, вул. Акадэмічная, 1, 4 паверх, актавая зала).
- 12:30 – 13:30 Абед.
- 13:30 – 15:00 – Наведванне месца археалагічных даследаванняў Менскага замчышча (Плошча 8 сакавіка).
- 15:00 – 18:00 Праца па секцыях. Дыскусія. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1).
- 18:00 – 19:30 – Прэзентацыя «Менск археалагічны» (Археалагічная навукова-музейная экспазіцыя Інстытута гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, 5 паверх).  
– Музей гісторыі навукі НАН Беларусі (Прэзідыум НАН Беларусі, пр. Незалежнасці, 66).

### 5 верасня

- 9:00 – 14:00 Праца па секцыях. Дыскусія.
- 14:00 – 15:00 Абед.
- 15:00 – 15:30 Дыскусія, падвядзенне вынікаў.
- 15:30 – 16:00 Закрыццё канферэнцыі (зала пасяджэнняў Вучонага савета Інстытута гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, п. 223).

**4 верасня**

**ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ**

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, 4 паверх,  
актавая зала)

**Адкрыццё канферэнцыі**

Уступнае слова акадэміка-сакратара аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў, дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктара гістарычных навук, прафесара **Аляксандра Аляксандравіча Кавалені**.

**Даклады**

(рэгламент – 30 хвілін)

*Левко Ольга Николаевна, доктор исторических наук, заведующая Центром истории доиндустриального общества Института истории НАН Беларуси (Минск).*

Тэма доклада: «Влияние магдебургского права на развитие городских центров северо-восточной Беларуси».

*Стрэнкоўскі Сяргей Пятровіч, кандыдат гістарычных навук, прарэктар па вучэбна-метадычнай рабоце, прафесар кафедры кіравання Мінскага гарадскога інстытута развіцця адукацыі (Мінск).*

Тэма доклада: «Самакіраванне Мінска XVI–XVIII стагоддзяў як арганізацыйная культура».

*Кузьмин Андрей Валентинович, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательский отдел книговедения Федерального государственного учреждения, «Российская Государственная библиотека» (Москва, Россия).*

Тэма доклада: «Глеб Минский в древнерусской книжности».

*Елінская Марына Міхайлаўна, кандыдат гістарычных навук, галоўны спецыяліст Дэпартаменту па архівах і справаводства Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь (Мінск).*

Тэма доклада: «Сюжэты рэлігійнага зместу на гербах Мінска і Мінскай вобласці».

# ВЫСТУПЛЕННІ НА СЕКЦЫЯХ

(рэгламент – 15 хвілін)

## СЕКЦЫЯ 1

### *Менск сярэднявечны*

(Інстытут гісторыі, вул. Акадэмічная, 1, п. 207)

#### Сустаршыні секцыі:

*Ляўко Вольга Мікалаеўна* – доктар гістарычных навук, загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

*Груша Аляксандр Іванавіч* – кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

#### Даклады:

**1. Штыхаў Георгій Васільевіч**, доктар гістарычных навук, прафесар, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Княжацкая дружина старажытнага Менска і яе ўзбраенне».

**2. Лицкевич Олег Владимирович**, редактор отдела политики, экономики и науки журнала «Беларуская думка» (Мінск).

Тэма даклада: «Документы по истории Менской земли за 1386–1393 гг.: перевод и комментарий».

**3. Варонін Васіль Аляксеевіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Менскае ўдзельнае княства ў XIV стагоддзі».

**4. Заяц Юрый Афанасьевіч**, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Лошыцкая сядзіба ў святле археалагічных даследаванняў».

**5. Караткевіч Марыя Яўгенаўна**, студэнтка 3 курса Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (Мінск).

Тэма даклада: «Магдэбургскае права ў Менску: сутнасць і перадумовы ўзнікнення».

**6. Цемушаў Віктар Мікалаевіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Менск пад час мяцежа Міхаіла Глінскага (1508 г.)».

**7. Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна**, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Матэрыяльная культура Мінска ў сярэднявеччы (касцярэзны аспект)».

**8. Доўнар Аляксандр Барысавіч**, кандыдат гістарычных навук, загадчык сектара крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Прывілеі Мінску на правы, свабоды і вольнасці XVI–XVIII ст.».

**9. Марэк Мілавіцкі**, магістр, дамініканскі гістарычны інстытут (Кракаў, Польша)

Тэма даклада: «Zaplecze gospodarcze klasztorow rzymskokatolickich w Mińsku w XVII i XVIII wieku».

## Дыскусія

### СЕКЦЫЯ 2

#### Губернскі Мінск

(Інстытут гісторыі, вул. Акадэмічная, 1, п. 223)

#### Сустаршыні секцыі:

**Філатава Алена Мікалаеўна** – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

**Грузіцкі Юрый Лявонцьевіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).

#### Даклады:

**1. Лукашевич Андрей Михайлович**, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени Белорусского государственного университета (Минск).

Тэма доклада: «Минские губернаторы: обобщающий портрет (1793–1917)».

**2. Филатава Елена Николаевна**, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск).

Тема доклада: «Культурная жизнь Минска конца XVIII – начала XX века. Историография вопроса».

**3. Иванова Людмила Сяргеўна**, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Лютэранская кірха ў Мінску XIX – пачатку XX ст.».

**4. Анофранка Наталля Васільеўна**, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Мінскі аматарскі тэатр у пачатку XIX ст.».

**5. Восович Сергей Михайлович**, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и культурологии Брестского государственного технического университета (Брест).

Тема доклада: «Церковные школы православного духовного ведомства Минской епархии в 1883–1914 гг.».

**6. Зянюк Дарыса Уладзіміраўна**, аспірантка Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Мінская рымска-каталіцкая духоўная семінарыя 1803–1869 гг.».

**7. Астрога Валянціна Міхайлаўна**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Мінскія жаночыя педагагічныя курсы (1909–1915 гг.)».

**8. Федорук Наталля Анатольевна**, преподаватель кафедры германо-романского языкознания Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка (Минск).

Тема доклада: «Образовательная деятельность семьи Самойло в губернском городе Минске».

**9. Унучак Андрэй Уладзіміравіч**, кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, (Мінск).

Тэма даклада: «Браты Іван і Антон Луцкевічы і Мінск».

**10. Гарбачова Вольга Васільеўна**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры этналогіі, музейлогіі і гісторыі мастацтва Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Мінск у лёсе Уладзіслава Міцкевіча».

**10. Дзярновіч Алег Іванавіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).



Тэма даклада: «Палад мінскага гарадскога галавы Караля Чапскага: гісторыя асобы і будынка».

## Дыскусія

### СЕКЦЫЯ 3

#### *Мінск – сталіца Беларусі*

(Інстытут гісторыі, вул. Акадэмічная, 1, актавая зала, 4 паверх)

#### Сустаршыні секцыі:

**Кузьменка Уладзімір Іванавіч**, доктар гістарычных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

**Давыденко Леонид Николаевич**, доктар эканомічных навук, прафесар, зав. кафедрай эканомічнай тэорыі і эканомічнага выхавання Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта ім. М. Танка (Мінск).

#### Даклады:

**1. Кукса Александр Николаевич**, кандыдат історычных навук, старэйшы прафесар Беларускага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Беженство, национально-государственное строительство и столица Беларуси в 1917–20 гг.».

**2. Стрелец Михаил Васильевич**, доктар історычных навук, прафесар кафедры сацыяльна-палітычных і історычных дысцыплін Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта;

**Коршак Михаил Антонович**, кандыдат історычных навук, доцент кафедры історыі Беларусі Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. А.С. Пушкіна (Брэст).

Тэма даклада: «Минск в период польской оккупации 1919–1920 гг.: некоторые аспекты истории».

**3. Латушкова Юлія Паўлаўна**, магістр гуманітарных навук, старэйшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Паперы і соль: грошы польскай акупацыі ў Мінску».

**4. Сацкевіч Іван Іванавіч**, асістэнт кафедры эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Назвы вуліц і плошчаў Мінска ў міжваенны перыяд (1919–1940)».

**5. Бомбешко Іванна Івановна**, старшыі прэподаватэль кафедры історыі Беларусі і музееведзеньня, замяститель декана по учебной работе Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтва (Мінск).

Тэма даклада: «Изучение историко-культурного наследия Минска государственными музеями БССР в 1919–41 гг.».

**6. Мірановіч Таццяна Уладзіміраўна**, студэнтка IV курса гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Асаблівасці матэрыяльнай культуры г. Мінска 20-х гг. XX ст.».

**7. Сумко Алена Вячаславаўна**, кандыдат гістарычных навук, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт (Наваполацк).

Тэма даклада: «Мінск – кнігавыдавецкі цэнтр БССР (1920–1930 гг.)».

**8. Полетаева Наталля Івановна**, доктар історических наук, доцент, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт эканамічных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Минская товарная биржа в годы НЭПа».

**9. Старовойтов Міхаіл Іванавіч**, кандыдат історических наук, заведующий кафедрой історыі Беларусі Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. Ф. Скорины (Гомель).

Тэма даклада: «Население города Минска и областных центров белорусско-российско-украинского пограничья в 1920–1930 годы (сравнительный анализ)».

**10. Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, намеснік дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Моладзь ў грамадска-палітычным жыцці Мінска напярэдадні беларусізацыі».

**11. Шаўчук Ігар Іванавіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі славянскіх народаў Брэскага дзяржаўнага ўніверсітэта (Брэст).

Тэма даклада: «Мінск ўніверсітэцкі».

### Дыскусія

**5 верасня**

**ВЫСТУПЛЕННІ НА СЕКЦЫЯХ**

(рэгламент – 15 хвілін)

**СЕКЦЫЯ 1**

**Менск сярэднявечны**

(Інстытут гісторыі, вул. Акадэмічная, 1, п. 207)

**Сустаршыні секцыі:**

**Ляўко Вольга Мікалаеўна** – доктар гістарычных навук, загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

**Груша Аляксандр Іванавіч** – кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела гісторыі Беларусі сярэдніх вякоў і пачатку новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

**Даклады:**

**1. Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч**, супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Фарміраванне сеткі уніяцкіх парафій у Менску ў XVI – першай трэці XIX ст.».

**2. Самусік Андрэй Фёдаравіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Мінская брацкая школа як атрыбут сістэмы гарадскога самакіравання».

**3. Лаўрык Юрый Мікалаевіч**, старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Бібліятэка Мінскага кляштара дамініканаў ў канцы XVIII ст.».

**4. Марзалюк Ігар Аляксандравіч**, доктар гістарычных навук, загадчык кафедры Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта (Магілёў).

Тэма даклада: «Канфісійныя канфлікты ў Менску ў другой палове XVI – пачатку XVII стст.».

**5. Галубовіч Віталь Уладзіміравіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта (Гродна).

Тэма даклада: «Патрабаванні менскай шляхты на сойм 1608 г.».

**6. Статкевіч Надзея Мікалаеўна**, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела старажытных актаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Кніга пратаколаў 1674–1680 гг. Мінскага магістрата як крыніца па гісторыі горада другой паловы XVII ст.».

**7. Шаланда Аляксей Іванавіч**, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Пячаткі Галоўнага Трыбуналу ВКЛ менскай («рускай») кадэнцыі».

**8. Голубеў Валянцін Фёдаравіч**, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Мінск паводле інвентарных апісанняў 1765, 1779 і 1783 гг.».

**9. Кітурка Ірына Фёдараўна**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дэкан факультэта перападрыхтоўкі Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Гродна).

Тэма даклада: «Дзеннік гандлёвы» як крыніца па гісторыі Мінска апошняй чвэрці XVIII ст.».

**10. Сліж Наталля Уладзіміраўна**, кандыдат гістарычных навук, «БІП-інстытут правазнаўства» Гродзенскі філіял (Гродна).

Тэма даклада: «Маёнтак Крайск (Менскага павета) у перыяд валодання Насілоўскіх».

## Дыскусія

## СЕКЦЫЯ 2

### Губернскі Мінск

(Інстытут гісторыі, вул. Акадэмічная, 1, п.223)

#### Сустаршыні секцыі:

**Філатава Алена Мікалаеўна** – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

**Грузіцкі Юрый Лявонцэвіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).

#### Даклады:

**1. Помалейко Ольга Леонидовна**, старший преподаватель Академии МВД Республики Беларусь (Минск).

Тэма доклада: «Участие минчанок в общественной жизни родного города в начале XX столетия».

**2. Пашик Алла Валентиновна**, аспирантка Института истории НАН Беларуси (Минск).

Тэма доклада: «Минский церковно-археологический музей (конец XIX – начало XX века)».

**3. Захаркевич Степан Артурович**, старший преподаватель кафедры этнологии, музеологии и истории искусств исторического факультета Белорусского государственного университета (Минск).

Тэма доклада: «Динамика этнической структуры населения Минска в XIX – XX вв.».

**4. Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма доклада: «Бюджэт Мінска канца XVIII – пачатку XIX стст.».

**5. Грузицкий Юрий Леонтьевич**, кандидат исторических наук, доцент кафедры экономической истории Белорусского государственного экономического университета (Минск).

Тэма доклада: «Минский приказ общественного призрения – первый губернский банк (1796–1859)».

**6. Колабава Ірына Навумаўна**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і музэязнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (Мінск).

Тэма даклада: «Падробка расійскай манеты ў Мінску ў канцы XVIII – першай палове XIX ст.».

**7. Грыбко Ірына Леанідаўна**, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Сацыяльна-эканамічная дзейнасць Мінскай гарадской думы ў канцы XIX – пачатку XX ст.».

**8. Бектунеев Шаміль Иршатович**, кандыдат гістарычных навук, старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Мінскі пяхотны полк, 16.08.1806–01.03.1918».

**9. Гарматны Віталь Пятровіч**, магістр гістарычных навук, выкладчык кафедры гісторыі і паліталогіі Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта (Баранавічы).

Тэма даклада: «Першы з'езд РСДРП (Мінск, 1–3 сакавіка 1898 г.)».

**12. Папко Вольга Мікалаеўна**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта (Брэст).

Тэма даклада: «Мінск і яго жыхары падчас I сусветнай вайны па ўспамінах Цэцыліі Цішэўскай з роду Талочка».

**13. Родионова Ольга Александровна**, аспірантка Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. Я.Купалы (Гродно).

Тэма даклада: «Благотворітельная дзейнасць духоўнаства Мінскай епархіі в годы Первой мировой войны».

**14. Сцебурак Усевалод Мікалаевіч**, асістэнт кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Органы дзяржаўнага кіравання Мінскай губерні ў Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцыях 1917 года».

**15. Сяменчык Мікалай Яфімавіч**, доктар гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Барацьба за ўладу ў Мінску ў першыя дні Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г.».

**16. Рыжанкоў Ігар Міхайлавіч**, кандыдат гістарычных навук, асістэнт кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Сялянскія арганізацыі Мінскай губерні ва ўмовах разгортвання Лютаўскай рэвалюцыі».

**17. Рудовіч Станіслаў Стэпановіч**, *кандыдат історычных навук (Мінск)*.

Тэма даклада: «Повседневность революционного Минска 1917–1918 гг. в зеркале публицистики Доротея Бохана».

## Дыскусія

### СЕКЦЫЯ 3

#### *Мінск – сталіца Беларусі*

(Інстытут гісторыі, вул. Акадэмічная, 1, 4 паверх, актавая зала)

#### Сустаршыні секцыі:

**Кузьменка Уладзімір Іванавіч**, *доктар гістарычных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)*.

**Давыденко Леонід Николаевич**, *доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономической теории и экономического воспитания Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка (Минск)*.

#### Даклады:

**1. Острога Виктор Александрович**, *кандыдат історычных навук, доцент факультета международных отношений Белорусского государственного университета (Минск)*.

Тэма даклада: «Мінскі ўчительскі інстытут нацыянальных меншынстваў. 1935–1939 гг.».

**2. Воронкова Ирина Юрьевна**, *научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск)*.

Тэма даклада: «Мінчане ў міжнародным руху салядарнасці з Іспанскай рэспублікай (1936–1939 гг.)».

**3. Іофе Эмануіл Рыгоравіч**, *доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка (Мінск)*.

Тэма даклада: «Ля вытокаў Мінскага антыфашысцкага падполля».

**4. Кузьменко Владимир Иванович**, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск).

Тэма даклада: «Интеллигенция Минска в антифашистской борьбе 1941–1944 гг.».

**5. Буракова Александра Сяргееўна**, старшы навуковы супрацоўнік Магілёўскага абласнога краязнаўчага музея імя Я.Раманавы (Магілёў).

Тэма даклада: «Адлюстраванне партызанскага руху на тэрыторыі Мінскай вобласці 1941–1944 гг. у экспазіцыях музеяў Беларусі».

**6. Жылінінкі Марат Генадзьевіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).  
Тэма даклада: «Страты насельніцтва г. Мінска ў гады Вялікай Айчыннай вайны».

**7. Мазеў Валяцін Генрыхавіч**, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Асаблівасці трансфармацыі адукацыйнай сістэмы ў Мінску 1944–1990 гг.».

**8. Бяспалая Марыя Аркадзьевна**, доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (Мінск).

Тэма даклада: «Дзейнасць мінскага гарадскога выканкама па аднаўленню горада ў першыя месяцы пасля вызвалення».

**9. Калясінікі Валерыі Францавіч**, выкладчык Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (Мінск).

Тэма даклада: «Камемаратыўныя медалі 1945–2005 гг., прысвечаныя Мінску».

**10. Угрыновіч Светлана Геннадьевна**, ученица 9 «Х» класа СШ № 83 г. Мінска (Мінск).

Тэма даклада: «Улицы Мінска, названыя імёнамі рэпрэсаваных прадстаўніц інтэлігенцыі і іх судыбы».

**11. Навіцкі Уладзімір Іосіфавіч**, доктар гістарычных навук, прафесар, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Мінскі метрапалітэн: з гісторыі будаўніцтва першай чаргі».

**12. Ефимович Елена Васильевна**, кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии и права Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка (Минск).



Тема доклада: «Минский Храмовый комплекс прихода в честь иконы Божей Матери «Всех скорбящих Радость» и его социальная деятельность».

**13. Давыденко Леонид Николаевич**, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономической теории и экономического воспитания Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка (Минск).

Тема доклада: «Европейский вектор трансграничного сотрудничества».

**14. Тиханович Алла Сергеевна**, младший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск).

Тема доклада: «Протестантские общины г. Минска (на современном этапе)».

**15. Боричевская Юлия Алексеевна**, студентка 5 курса Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка (Минск).

Тема доклада: «Государственный театр оперы и балета Республики Беларусь как один из культурных символов г. Минска».

#### Дискусія

**ЗАПРАШАЕМ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У КАНФЕРЭНЦЫЯХ  
АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ  
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ Ў 2009 ГОДЗЕ**

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «**Белавежская пушча: гісторыя, прырода, турызм**». в. Каменюкі Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці. 18–19 верасня 2009 г., Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тел./факс: (017) 284-18-70. E-mail: ii@history.by

Международная научно-практическая конференция «**Осень 1939 года в исторической судьбе Беларуси**» Минск, 24 сентября, Институт истории НАН Беларуси. Тел./факс: (017) 284-22-55; 284-18-70; 284-18-39. E-mail: smenic18@mail.ru

Международная научная конференция «**Актуальные проблемы изучения ранней истории славян**» Минск, 29 сентября, Институт истории НАН Беларуси. Тел./факс: (017) 284-25-55, 284-18-70. E-mail: ii@history.by

Третий Международный конгресс историков Беларуси «**Историческая наука на переломе эпох: диалог со временем (к 80-летию Института истории НАН Беларуси)**» Минск, 15–16 октября, Институт истории НАН Беларуси. Тел./факс: (017) 284-22-55; 284-18-70; 284-18-39. E-mail: smenic18@mail.ru

Международная научно-практическая конференция «**Учение В.И.Вернадского о ноосфере и социально-экономическое развитие Беларуси**». 22–23 октября, Институт экономики НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-24-43. Факс.: 284-07-16.

Международная научная конференция «**Информационно-образовательные и воспитательные стратегии современного общества: национальный и глобальный контекст**». 10–13 ноября 2009 г. Институт философии НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-18-63. Факс.: 284-29-25

Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 80-годдзю з дня ўтварэння Інстытута мовы і літаратуры ім. Я Купалы і Я. Коласа НАН Беларусі «**Беларуская мова ў культурнай і моўнай прасторы Славій**». 23–24 лістапада 2009 г. Інстытут мовы і літаратуры ім. Я Купалы і Я. Коласа НАН Беларусі. Тэл./факс: (017) 284-18-85

Международная научно-практическая конференция «**Социальное знание и белорусское общество: к 20-летию институционализации белорусской социологии**». 3–4 декабря. Институт социологии НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-18-65. Факс.: 284-29-28

**ХРАНАЛОГІЯ НАЙВАЖНЕЙШЫХ ПАДЗЕЙ  
ДЗЯРЖАЎНАЙ НАВУКОВАЙ УСТАНОВЫ  
«ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬнай  
АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ»  
У 2009 ГОДЗЕ**

**22 студзеня** нам. дырэктара па навуковай рабоце В.В. Даніловіч узнагароджаны Ганаровай Граматай НАН Беларусі «за комплекснае даследаванне дзейнасці маладзёжных арганізацый Заходняй Беларусі, выяўленне ролі беларускай моладзі ў сацыяльна-эканамічным і грамадска-палітычным жыцці ў 20-30 гады ХХ стагоддзя».

**23 студзеня** Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 47 дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі А.А.Каваленя ўведзены ў склад Прэзідыума НАН Беларусі.

**Студзень** сумесна з Рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам «Белкартаграфія» дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь, Дэпартаментам па архівам і справаводствам Міністэрства Юстыцыі Рэспублікі Беларусь выдадзены «Вялікі гістарычны атлас Беларусі» т. 1. Выдавецтвам «Беларуская навука» выдадзены наступныя працы супрацоўнікаў Інстытута: Галенчанка, Г.Я. Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай спадчыны і культурных сувязей Беларусі XV – сярэдзіны XVIIст. / Г.Я.Галенчанка. – Мінск: Беларуская навука, 2008 г. – 458 с.; Нарыс гісторыі беларускай дзяржаўнасці: ХХ стагоддзе / М.П.Касцюк і інш.; рэдкал.: А. А. Каваленя і інш.; НАН Беларусі, Інстытут гісторыі. – Мінск: Беларуская навука, 2008. – 615 с.

**5 лютага** рашэннем Бюро Прэзідыума НАН Беларусі № 10 дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі А. А. Каваленя прызначаны Акадэмікам - сакратаром аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі.

**12 лютага** адбыўся Вучоны савет Інстытута, на якім былі абмеркаваны дасягненні ў выкананні ДКПНД «Гісторыя і культура» за 2008 г.

**24 лютага** адбыўся пашыраны Вучоны савет ДКПНД «Гісторыя і культура», на якім былі заслуханы справаздачы сувыканаўцаў ад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за 2008 г.

**Люты** лаўрэатамі стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за 2008 г. сталі намеснік дырэктара па навуковай рабоце к.г.н., дацэнт В. В. Даніловіч і н.с. аддзела археалогіі перыяду сярэднявечча к.г.н. В. І. Кошман.

**Люты** Выдавецтвам «Беларуская навука» выдадзены наступныя працы супрацоўнікаў Інстытута: Крывашэй, Д.А. Нацыянальныя супольнасці Беларусі ў перыяд германскай акупацыі (чэрвень 1941 – ліпень 1944 г.) / Д.А.Крывашэй. – Мінск: Беларус. навука, 2009. – 198 с.; Трацяк, С.А. Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі: лістапад 1917 – студзень 1919 г. / С.А.Трацяк. – Мінск: Беларус. навука, 2009. – 208 с.; Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў (1924–2007).

У 3 ч. Ч. I. Каменны і бронзавы вякі / склад. В. У. Мядзведзева; навук. рэд. В. М. Ляўко. – Мінск: Беларус. навука, 2009. – 135 с.

**23-24 красавіка** сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым камітэтам праведзены III Міжнародныя Гальшанскія чытанні «Замкі і сядзібы Ашмяншчыны». З удзелам прадстаўнікоў Інстытута гісторыі ў в. Баруны быў адкрыты мемарыяльны знак на месцы гібелі ў гады Першай сусветнай вайны экіпажа бамбардыроўшчыка № 16 «Ілля Мурамец».

**Красавік** лаўрэатам персанальнай надбаўкі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за дасягненні ў навуцы стаў заг. аддзелам археалогіі першабытнага грамадства к.г.н. В.Л. Лакіза.

**7 мая** адбылася арганізаваная Інстытутам гісторыі сумесна з УА «Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М. Танка», камітэтам па адукацыі Мінгарвыканкама, Мінскім гарадскім інстытутам адукацыі, ГУА «Гімназія №174 г. Мінска» міжнародная канферэнцыя «Великая Отечественная война 1941–1945 годов в исторической памяти белорусского народа», в рамках навуковага мерапрыемства прайшоў «круглы стол» педагагаў г. Мінска з аўтарамі вучэбнага дапаможніка «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) на тэму «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. в исторической памяти белорусского народа».

**7 мая** у Інстытуце прайшоў урачысты сход калектыва і канцэрт для ветеранаў вайны і працы, прысвечаныя 64-годдзю перамогі над нямецка-фашыскімі захопнікамі.

**14 мая** у Інстытуце прайшоў круглы стол «Война. Народ. Победа», прысвечаны 65-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашыскіх захопнікаў.

**15 мая** адбылася міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2008 году (к 225-летию со дня рождения Зариана Даленги-Ходаковского)».

**27 мая** адбылося Бюро Прэзідыума НАН Беларусі, на якім былі заслуханы вынікі выканання Дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў «Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры» за 2008 год і I квартал 2009 года.

**17–18 мая** адбылася міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Антропологическая наука: наука: теория, практика, перспектива».

**25–26 июня** сумесна з Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускім грамадскім аб'яднаннем ветэранаў, Беларускім рэспубліканскім саюзам моладзі праведзена міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков в 1941–1944 годах, посвященной 65-годовщине освобождения Беларуси».

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў на 2006 – 2010 гг. «Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А. А. Каваленя).

## ВЫДАННІ ДЗЯРЖАЎНАЙ НАВУКОВАЙ УСТАНОВЫ «ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ»





